

Апісаць... усё, што рабіў гэты шчыры беларускі патрыота, трэба—б  
было многа мейсца. Змучаны днём на вучэнні з салдатамі, ён мусіў  
вечарам ісьці за пяць вёрст у горад (у Казань) і ні завеі з гурбамі  
сънегу, ні траскучы мароз німаглі паустрымаць яго ў лягеры...  
у якой—нібудзь камораццэ, у сырым муры і, здаралося, у цёмным  
склепе праводзіў ён вечар, чытаючы нашым селянам—уцекачом  
кніжкі аб Беларусі, расказуючы аб яе долі, вучачы чытаць старых  
і малых...

Грыневіч В. На рэках Вавілону // Вольная Беларусь. 1917. № 75.

Прыехаў з войска Янка Станкевіч, малады, дзельны й зацяты  
Беларус, — успамінала Юліана Мэнкэ (Дубейкаўская), удзельніца  
беларускага руху й блізкая прыяцелька Івана Луцкевіча. — Мы ўсе  
называлі яго Янучок, а я зь Іванам казалі, што гэта наш Саванарола  
дзеля ягонай фанатычнай адданасці беларускай справе. — Ён  
трокі аднабаковы й нудны сваім фанатызмам, — казала я іншым  
разам Івану. — Нічога, — адказваў ён, — і гэткія фанатыкі  
беларускага спрады мусіць быць, з часам вырабяцца, на іх лічыць  
можна, яны не пахіснуцца і ў працы сябе апраўдаюць.

Станкевіч В. З Ашмяншчыны да Амэрыкі — шлях змаганьня  
Янкі Станкевіча за мову й волю свайго народу //  
Беларускі съвет. 1985. № 17 (46). Б. 5.

Найбольшы ўплыў на фармаваныне правапіснае й стылістычнае  
нормы мовы беларускага друку ў Амэрыцы зрабілі д-р Янка  
Станкевіч і Антон Адамовіч.

Кіпель В. Беларусы ў ЗША. Мн.: Беларусь, 1993. Б. 317.

Адзін Янка Станкевіч, які ўсюды жыў у беларускім часе,  
ня траціў надзеяў на наш ідэальны альфабэт: зважаючы  
на пераходы гукаў, ён кіраваўся беларускаю дамэтнасцю.  
О, А, Э — так пачынаеца Станкевічава абэцада — прэцэдэнт,  
які дазволіў спадзявацца, што ў наступным стагодзьдзі мы такі  
патрапім уладзіць наш альфабэт па-беларуску.

Юрась Бушлякоў. ARCHE. Слоўнік Свабоды. 2000. № 7(12).

Ян  
Станкевіч

Язык і языковеда

Ян Станкевіч

Язык і языковеда

ISBN 985-6599-44-X

Printed in Lithuania

## Ян Станкевіч

Язык і языковеда

Выданье другое, папраўленае і дапоўненас.

Першае выданье вышла ў съвет у 2002 г. пад назваю “Ян Станкевіч. Збор твораў у двух тамах”.

Выданье гэтай кнігі стала магчымым дзякуючы дапамозе Польскага інстытуту ў Менску і Беларускага Пэн-цэнтру.

© Рэдактура. Булгакаў, В. 2002, 2007

# Зъмест

<i>В. Булгакаў. Ад укладальніка</i>	8
<b>1. Заданьні лінгвістыкі</b>	
<i>Язык і языковеда</i>	12
<b>2. Граматыка, правапіс, артаэпія</b>	
<i>2.1. Агульныя пытанні</i>	
Правапіс і граматыка	15
Беларуская Акадэмічная Конфэрэнцыя 14.—21. XI. 1926	
і яе працы дзеля рэформы беларускага абэцэды й правапісу	25
Урадовае выданье „Lemantara“ Станіслава Любіч—Маеўскага	40
Б. Тарашкевіч. Беларуская граматыка для школ. Выданье пятае пераробленас і пашыранас. Вільня. 1929 г.	43
Р. Астроўскі. Беларускі правапіс. Компіляцый паводле Б. Тарашкевіча і Я. Лёсіка. Выданье 2-ое папраўленас і дапоўненас. Вільня. 1930	73
Зъмена граматыкі беларускага языка ў БСРР	79
Моўная палітыка бальшавікоў у Беларускай ССР	97
Некаторыя новыя зъмены беларускага норматывнае граматыкі і правапісу ў Беларускай ССР	148
<i>2.2. Прыватныя пытанні</i>	
Аканьне ў скланеньню назоўных імёнаў	157
Дзеля абароны беларускага языка	161
Адказ маім „крытыкам“	165
Да вымовы й правапісу чужых словаў	174
Да правапісу чужых словаў	186
Беларускія хормы грэцкіх спакменынкаў на -ос, лацінскіх на -ус і пад.	194
W ci V	196
Гук „Г“ у беларускай мове	197
Прыстаўное «в» у мове беларускай	198
Беларуская вымова царкоўна-славянскага пісьма	206
Які мае быць парадак літараў беларускага абэцэды	211
<b>3. Гісторыя мовы</b>	
<i>3.1. Гісторычнае фанэтыка</i>	
Пачатнае „О — Е“ ў славянскіх мовах	214
Аб „Панэ“ і г.п.	219
Дыспалятализация <i>l</i> у беларускай мове	220
Распадабненіе шыпячых у беларускай мове	227
Raspadabnieńie i ćpradabnieńie ź biełaruskaj movie zykań, što ū roznych składoch słova	230